

способствуют временной компенсации жестких норм социального поведения. Карнавал – эстетическое действие, характерное для народной "омежовой" или "неофициальной" культуры эпохи Средневековья и Возрождения, а также и для более поздних эстетических (театральных, цирковых, литературных и др.) форм, опирающихся на те же традиции или воспроизводящие их. В более широком смысле под карнавалом понимается вся совокупность явлений смеховой ("карнавальной") культуры.

Карнавал эстетически организует и переформирует время индивидуальной и коллективно-групповой жизни. Соизмеряя ее с ритмом социально-исторической жизни и с ритмом природы (космоса), он вносит в нее элементы полноты, целостности, гармонии и красоты. Основой этой целостности является гротеск – причудливый, затейливый, где совмещены элементы сатиры и фантастики, карикатуры и условности. В отличие от комического, гротеск рождает и хочет, губительным образом раздваивающий скружающий нас мир. Гротеск в режисуре карнавала – во всегда высокой реальности, проявление активного, преобразующего отношения к ней.

Для карнавала типична злободневность, сочетание развлекательности с серьезным содержанием, воспитательными функциями, когда веселье дополняется разнообразием эмоциональной палитры, а подчас и социально-политической, гражданской патетикой.

Гуд П.А.

(кафедра режисуры массовых праздников)

СЛАВОРНАСТЬ І ІМПРАВІЗАЦІЯ – АДМЕТНЫЙ РНСН НАРОДНАГА СВЯТА

Народныя святы, абрэды I эўгчкі на усіх этапах развіцця чывілізацыі займалі важнае месца ў духоўным жыцці грамадства. Узнікнушы як мастакое адлюстраванне працоунай дзеяйнасці людзей I IX вытворчых сунноў, народныя святы падвяргаліся уз, змянню усіх гістарычных эпох.

На меры класавай дыферэнцыяцыі культуры абрэды I забавы пакутчага класа набываюць усё больш дакладна выяўлены прыре-

оійлы характер, иаді глядач выступає толькі як пасіуны удзельнік, спажывач культуры. У народных гульневых формах, насыпраець разевалася масавая мастакая творчасть, ритуалы і абряды з срічныи удзелу у Іх вялікай колькасці стыхійна арганізацыйных групп набываюць спаборны харктар і ператвараюцца у неафіцыйны конкурс. Там, у калядных, валачобных, юраусіх абходах, а таксама у абрядзе "Куст" розныя группы суперічайць пам'іх сабой за права павіншаваць найбольшую колькасць жыхареу. Ритуалы гукання вясны, уяуляючы сабой свое склівуючую перакітку хору, становяще пасенінмі прадстаўленнямі-спаборніцтвамі. Спаборніція элементы пранікаюць у асобныя фрагменты семухі - варожба на вянках, барацьба за куст, розныя варяянты праводзін ұсалкі, але найболыш поуна яны выступаюць у купаллі. Наафіцыйныя спаборніцтвы становяще асновай народных Ігрышчау, рознага роду катанняу з гор на Каляды і Масленіцу.

Такім чынам, спаборнасць - адна з адметных жанравых харктарыстyk народнага свята.

Другой асноунай адзнакай народнага свята з'яўляецца Імправізація яго удзельнікау-выканауцца абрядава-ритуальных і гульневых дзей, связанных з музикальным, танцевальным, моуным і драматычным выканавствам.

Аналіз наяуных матэр'ялаў паказвае, што Існізала два віда Імправізацыі: наумысная (ці падрыхтаваная) і непадрыхтаваная.

Падрыхтаваная Імправізація ставіла саюей мэтай уцягненне у канкрэтна зэгланаваную дзяю гледачоу, стварэнне гульневага рачышча для удзела пасіулых сузіральников. Гэты від Імправізацыі распрацоўваўся удзельнікамі абрядавых абходау хат у час рэпетыцый.

Так, у час калядных, масленічных, юраусіх, валачобных, кутоўавых абходау удзельнікі праводзілі з гаспадарамі дыялогі, у якіх асумоулівалі права увахода, выконвалі велічальныя пасені-пажаданні кожнаму канкрэтнаму жыхару дома, а у фінале - пасеню-просьбу аб абдорванні - і кожнае з гэтых дзей з'яўлялася пабуджальним стымулам для моунай і пластычнай адказнай рэакцыі гледачоу.

У купаліскіх Ігрышчах адной з наумысных Імправізацыйных

дзей з'явіўся эпізод крадзяжу купальскага агню, які захаваўся да нашых дзен у Іванаускім раене Брестскай вобласці. На розных Ігрышчах, дзе прысутнічалі людзі розных узроставых катэгорый, дзед-казачнік, рапказваючы моладэй розныя байкі, апавяданні, казкі, мог Імправізаціі па загадзя придуманаму плану, устаўляль у традыцыйную казку свае тлумачэнне, а таксама придуманы Ім энсou, ці запазычаны з іншай казкі скажет. У шчодры вечар загадзя падрыхтаванай Імправізацыяй быу гандаль за каша ламіж цыганам і дзедам-пачынальнікам.

Непадрыхтаваная Імправізацыя у беларускіх народных святах узімкала у выніку рознага змянення хода дзея, прыунясені ў яе падзеінасці, нечаканасці. Так, у калектывай варажбе шымбай накіраванасці, якую праводзілі у час калядных, масленічных, семушных, купальскіх Ігрыш, немагчыма было загадыць угадаць вынікі варажбы і таму была непрадказуема моуная і пластычная реакцыя удзельнікаў у час дзея. Тому ход і вынікі варажбы вымушалі кожнага удзельніка у падрыхтаваным дзеяністым речышчы здэйсніць непадрыхтаваныя Імправізацыйныя дзеянні. На кірмашах карабейнікам, якія рэкламавалі тавар, ваканам мядзведэяу, цыганам у час варажбы приходзіліся па ходу дзея реагаваць на лятанні і адказы публікі, што таксама несла характеристыкі непадрыхтаванай Імправізацыі.

У неафіцыяльнай частцы народных святаў вялікай папулярнасцю карысталіся прыпёукі, виканавуць якіх валодалі дарам пазытычнай і пластычнай Імправізацыі і часта экспромтам складалі невялічкія песьнікі. Імправізацыйна-песеннае выкананства атрымала асаблівую распаусціджанасць у пачатку XX ст. на кірмашах Палацкага павета, дзе на неафіцыянае спаборніцтва кожная веска выступяла свой хор, выканавуць прыпевак. Выкананне прыпевак і зарараз уяўляло сабой часта свайго рода змаганне, моуную Імправізацыю удзельнікаў.

Ітак, святочная народная культура Беларусі адлюстроўвае працоўную практику чалавека, у працэсе свайго развіцця і барацьбы з реалігійнымі культурамі візвалялася ад архаічных форм і спярэджаала новую абраднасць, якая развівала эстэтычныя камплексныя. Асноўнай сістэмай варанчай адзнакай святаў календарнага цыкла з'яўляецца неафіцыйны конкурс, праз які рэалізуецца

вольнага часу пераутваралася у форму творчага самавыялупення людзей у працсе змагання з астатынімі удзельнікамі ритуальных і забаўляльных дзеяй. Другой адметнай рысай народных святаў з'яўлялася Імправізацыя удзельнікамі абрарадавых і пазаабрадавых дзеянняў. У выніку святы і абради становяцца комплексамі формамі адпачынку, у якіх ритуальная, відавочная і масава-гульневая дзеяй садзейнічалі творчаму самавыялупенію людзей, а галоўнае — мастацкаму адлюстраванню працуунай дзеяйнасці людзей. Іх вытворчых і сапніальних адношн.

Лобанова Т.Е.

(кафедра режиссуры массовых
праздников)

КИНО И ЗРИТЕЛЬ

Вкусы и пристрастия студентов нашего института, как овидетельствуют данные опроса, соотносятся со статистическими данными, опубликованными в печати, и не отличаются от вкусов и пристрастий массового "среднего" кинозрителя. Этот массовый зритель эстетически не очень образован, не очень интеллектуален, не достиг выигрыша современной культуры. Но в силу чудом сохранившегося душевного здоровья, он часто выбирает фильмы, несущие свет, радость и веру, дающие некоторый душевный комфорт, внутреннюю безопасность, надежность, отолье необходимые в наше драматическое время.

У "среднего" студента любимые фильмы — это фильмы фольклорно-мифологического кинематографа, но высокого класса и художественного уровня — "Москва слезам не верит" В.Менькова, "Калина красная" В.Шукшина. Любимый режиссер — Э.Рязанов.

В то же время результаты анкетирования позволяют сделать вывод о значительном отчуждении современного советского кино от зрителя. Студенты плохо ориентируются в кинематографическом прошлом, практически не знают советских режиссеров "старшего" и "молодого" поколения.

Причины этого отчуждения видятся не только в общих проб-